

Сістэма «капюшон»: Ондулин-над старой даху



Вы думаеце, што ремонт старой даху – гэта доўга, складана і дорага? Мы гатовыя абвергнуць такое прадумзятасць. Існуе прасты, практычны і недарагі спосаб мантажу новага дахавага пакрыцця прама па-над старога – сістэма "капюшон"

Вам спатрэбіцца:

малаток; ножовка па дрэве; саморезы 70 мм і 100 мм; лісты, Ондулин Смарт; фірмовыя цвікі Ондулин; брус для лачання 5x5 см; аксэсуары для Ондулина Смарт.

1. Рыхтуем лесвіцу пад памер сваёй даху. Затым чысцім старую дах. Мераем даўжыню і шырыню пахілу.
2. Нарыхтоўваем брускі патрэбнай даўжыні для контробрешетки.
3. Ўсталёўваем крайнія брускі. Стары шыфер ў месцах мацавання прасвідраваць, з крокам 0,5 метра. Замацоўваем вертыкальныя брускі па адным з кожнага боку і нацягваем вяроўку па ніжнім краі для кантролю мацавання лачання.
4. Прыступаем да гарызантальнай лачання. Ўсталёўваем дошкі з крокам у 30,5 гл Ондулин пачынаем мацаваць з супрацьлеглага пераважаюць вятрах краю даху, прыбіваючы яго ў верх хвалі.
5. Навісь ніжняга ліста — 3,5 см. Памер вынасу ліста адносна кантавой часткі даху — адна хваля - гэта для замацавання кантавой ветравой дошкі.
6. Замацоўваем ліст па кутах. Ніжні край прыбіваем у кожную хвалю. На ліст неабходна 20 цвікоў. Мантаваны лісты з нахлестами па бакавой баку ў адну хвалю. Бакавыя боку мацуем да кожнага бруска лачання. Канцавы перакрыцце – 12 см. Першы ліст кожнага цотнага шэрагу павінен быць ўдвая ўжо звычайнага, каб пазбегнуць стыку чатырох лістоў у адным куце.
7. Мацаванне коньковага элемента пачынаем з процілеглага пераважаюць вятрах боку. Канёк мацуецца цвікамі ў кожную хвалю ліста.

Больш падрабязную інфармацыю ў нашым відэа

Перавагі сістэмы «капюшон»:

- зніжэнне выдаткаў, т. к. дэмантаж старой даху, а значыць і вываз смецця - не патрэбныя;
- памяншэнне часу, неабходнага на перакрыцце даху;
- не трэба баяцца, што дождж намочит уцяпляльнік або ўнутраную аздабленне дома, пакуль дах будзе раскрытая;
- старая дах служыць дадатковай абаронай ад магчымых працёкаў.